

# СЛАВЕНЦЫ І ІХ НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПАЗЫЦЫІ У XX СТАГОДДЗІ

© ПАЛІТЫЧНАЯ СФЕРА  
(ISSN 1819-3625) №3 (2004) стр.116-120

Бажо Рэне

Славенцы ў сучасную эпоху мелі дачыненне з дзвіома асноўнымі проблемамі: дэмакратыя і нацыянальнае пытанне (якое палітычныя эліты звычайна ставілі на першае месца). Развіццё дэмакратыі толькі часткова вызначалася намі, а асноўнымі харкторыстыкамі працэсу дэмакратызацыі былі ўзаемная неталерантнасць і выключэнне тых, хто мае адрознае меркаванне<sup>1</sup>.

Падзеі гісторыі славенскае нацыі ў працэсе фарміравання самастойнае дзяржавы звычайна ацэньваюцца рэтраспектыўна, з пазіцыяў сучасных палітычных патрэбаў і адначасова з прыкметамі эйфарыі. Гэтак пасля Другой сусветнай вайны Аўстрыя раптам стала «турмой народаў» нават у вачах тых славенскіх палітыкаў і інтэлектуалаў, якія за некалькі гадоў да гэтага заклікалі быць лаяльнымі да Імперыі. Пасля Другой сусветнай вайны падобны лёс выпаў Каралеўству Югаславія, але тут сітуацыя была некалькі іншай. Рух супраціву і саюзнікі не прызналі распад Югаславіі і анексію акупаваных тэрыторый дзяржавамі-ворагамі. Таму напрыканцы вайны быў дасягнуты кампроміс паміж І. Тіта і Іванам Шубашычам, презідэнтам каралейскага ўраду, гэта змясціла крытыку самога існавання Югаслаўскае дзяржавы да проблемаў яе ўнутранага ўладкавання — перш за ўсё палітычная сістэма і міжнацыянальныя адносіны.

Цалкам натуральная, што, асабліва пасля калапсу сацыялістычнае сістэмы, склаўся негатыўны вобраз Югаславіі, якая стала сіонізам

«балканізму» і «візантызму» і г. д. Югаславія раптам пераўтварылася ў дзяржаву, якая на працягу свайго існавання эканамічна і палітычна абмяжоўвала славенцаў, прадухіляла іх памкненні да незалежнасці і, у культурным сэнсе, трymала іх на нізкім узроўні, гэта значыць у межах іншага культурнага кола, да якога славенцы не належалі. Гэта было тым прасцей зрабіць, што Югаславія была камуністычнаю, хутчэй сацыялістычнаю дзяржаваю, і таму была выдатным аб'ектам для падвойнае крытыкі: нацыянальные і ідэалагічнае.

Раптам забылі пра тое, што славенцы верылі ў Югаславію на працягу доўгага часу і што яны ўклалі шмат энергіі ў яе планаванне і развіццё. З іншага боку, югаслаўская федэрация, па сваёй сутнасці, не была здольная функцыянаваць без абавязковых прымусовых мераў дома і за мяжою. Калі часы змяніліся (заняпад сацыялізму, падзенне жалезнае заслоны, дэзінтэграцыя партыі і арміі), яна не здолела знайсці дэмакратычных альтэрнатываў свайму шматэтнічнаму развіццю.

Досвед Югаславіі — прычына боязі і супраціву стварэнню якіх-небудзь агульных інстытутаў з балканскімі дзяржавамі. Існуе агульнае меркаванне, што такі працэс можа выклікаць саслігванне краіны са статусу дзяржавы, якая «мяжуе» з зонаю канфліктаў, да дзяржавы, якая стварае канфліктную зону. У кожнай такой прапанове (напрыклад, «Пакт стабільнасці») палітыкі бычылі імкненне ўціснуць Славенію назад у Балканы для

<sup>1</sup> Асноўныя рысы славенскага менталітэту склаліся напрыканцы XIX ст. і базаваліся на прынцыпе, які вызначаў, што ўсе апаненты павінны альбо быць цалкам падначалены, альбо прымушаны стаць часткаю лагеру нацыянальных ворагаў. Такое разуменне было агульной уласцівасцю ўсіх трох палітычных лагероў (католікаў, лібералаў і сацыялістаў/камуністаў) на працягу ўсіх палітычных гісторыі XX ст. Калі казаць пра дэмакратыю як працэдуру, то размову можна весці толькі пра «фрагменты» гісторыі, пачынаючы з другой паловы XIX ст. Славенскі парламент, у сучасным значэнні гэтага слова (з сучасным фракцыйным падзелам і шматпартыйнасцю), дзейнічаў без перапынку толькі апошнія 10 гадоў. Гэта таксама, магчыма, адзіны ў гісторыі Славеніі перыяд «абсолютнай» незалежнасці. Да гэтага самастойнасць альбо мела «мясцовых» харктор, альбо краіна была падпарадкавана наднацыянальным органам — гэту мадэль чакае аднаўленне пасля далучэння Славеніі да ЕС (больш падрабязна па гэтаму гл.: Repe Bo o. Pravne, politične podlage, okoliščine in pomen prvih demokratičnih volitev, Razvoj slovenskega parlamentarizma. Ljubljana: Dr avni zbor Republike Slovenije, 2000. Ст. 26–29).

таго, каб прынесці стабільнасць і дэмакраты ў рэгіён. Сапраўдны шок выклікала ідэнтыфікацыя спецыяльным дарадцам амерыканскага презідэнта Біла Клінтона Мадлен Албрайт Славеніі як «балканскіе дэмакраты» разам — вы толькі ўявіце — з Румыніяй, Балгарыяй і нават Албаніяй (гэта адбылося падчас яе візіту ў Еўропу ў 1994 г., мэтай якога было тлумачэнне ініцыятывы «партнёрства дзеля міру»)<sup>2</sup>. Падзеі ў Харватіі і Сербіі ў спалученні з заходнімі прапановамі па стварэнні пэўнага кшталту асацыяцыі ў балканскіх дзяржаў выклікалі дадатковую незадаволенасць.

У Славеніі крытычна ацэнка нацыянальных пазіцыяў розных гістарычных перыядоў адбываецца марудна, яшчэ больш марудна такая ацэнка становілася часткаю гістарычнае свядомасці. Я лічу, што славенцы не толькі пакутвалі, але і мелі пазітыўны досвед. Напрыклад, у межах шматнацыянальнае Дунайскае манархіі<sup>3</sup> яны мелі магчымасць ствараць рэгіональную і нацыянальную самасвядомасць, пераняць пылітычную культуру і, да пэўнай ступені, прызычайліся да парламентскіх працэдураў. Яны дасягнулі нефармальную культурную аўтаноміі ў Каралеўстве Югаславія, нягледзячы на яе цэнтралізацыйныя і недэмакратычныя рысы. Камуністычная Югаславія зрабіла магчымым далучэнне ўзбрярэжных раёнаў (*Primorska region*) да Славеніі (а гэта  $\frac{1}{3}$  славенскага насельніцтва і  $\frac{1}{3}$  тэрыторыі). І апошняе, але не менш значнае: Славенія атрымала федэральны статус, канстытуцыю, уласны парламент і іншыя дзяржаўныя інстытуцыі, у спецыфічных умовах камуністычнае дзяржавы здолела здзейсніць запознены працэс мадэрнізацыі, які мясцовыя эліты да гэтага часу альбо не маглі, альбо не жадалі праводзіць. Была праведзена аграрная рэформа, індустрыялізацыя, адасабленне царквы і дзяржаўы, эманcіпацыя жанчын і фарміраванне больш збалансаванае сацыяльнае структуры<sup>4</sup>.

Што адрознівае 1980-я і пачатак 1990-х ад падпрыядніх гісторычных перыядоў, дык гэта адначасо-

васць двух працэсаў: паступовая дэмакратызацыя, якая скончылася фарміраваннем шматпартыйнае сістэмы, і барацьба за нацыянальнае вызваленне, вынікам якой стала стварэнне незалежнае славенскага дзяржавы<sup>5</sup>. У папярэдняі перыяды развіццё дэмакратыі не заўсёды ішло поплеч з развіццём статусу славенскага нацыі, на самой справе дэмакратызацыя вельмі часта перашкаджала вырашэнню нацыянальнага пытання. Як я ўжо адзначыў, у цэнтралізаваным Югаслаўскім каралеўстве славенцы здзейснілі значны культурны прагрэс, уключаючы стварэнне першага універсітэта, што Аўстрыя не дазваляла на працягу свайго існавання, а камуністычная Югаславія паспяхова вырашила праблему заходнія мяжы.

Паміж палітычнай элітаю і іншымі палітычнымі сіламі у 1980-х была значная розніца ў прыярытэтах. Ліга Камуністаў, напрыклад, хутка знайшла агульную глебу з апазіцыяй, што тычылася лёсу Югаславіі, але значна больш марудна — па пытанні дэмакратызацыі. У той жа час большасць альтэрнатывных рухаў, уключаючы і Лігу сацыялістычнае моладзі, да пэўнай ступені паставілі дэмакратычныя грамадзянскія права вышэй за нацыянальнае пытанне<sup>6</sup>. Рознасць у прыярытэтах захавалася нават пасля таго, як *Demos* (дэмакратычная апазіцыя) прыйшла да ўлады вясною 1990 г. Стала відавочным, што частка палітычных сілаў перш за ўсё жадаюць кансалідаваць свае пазіцыі ва ўладзе, узяць контроль над сацыяльнымі капиталамі і мець справу з незалежнасцю пазней. Тым не менш у гэты час палітычная прастора Славеніі спрыяла адначасовасці двух працэсаў — дэмакратызацыі і вырашэнню нацыянальнага пытання. Што адрознівала краіну ад Югаславіі ў цэлым, дзе была заўважнай моцная апазіцыя да абодвух працэсаў.

Што тычыцца міжнародных умоваў, то заходнія дзяржавы, асабліва ЗША, падтрымлівалі дэмакратызацыю, але былі супраць распаду Югаславії<sup>7</sup>. Больш за тое, яны былі гатовыя прынесці ў ахвяру дэмакраты ў імя геапалітычных

<sup>2</sup> Clintonova odsolanka Albrightova v Sloveniji, *Delo* January 15, 1984.

<sup>3</sup> Маецца на ўзвaze Аўстра-Венгерская імперыя. — *Заўв. перакладчыка*.

<sup>4</sup> Больш падрабязна гл.: Repe Bo o. Slovenci v XX stoletju. Ljubljana: Katalog stalne razstave Muzeja novejše zgodovine v Lubljani, 1999. Ст. 19–36.

<sup>5</sup> Plut-Pregelj Leopoldina, Gabric Aleš, Repe Bo o. The Re-pluralisation of Slovenia in 1980s. The Henry M. Jackson School of International Studies, University of Washington, 2000.

<sup>6</sup> Koga voliti? Programi političnih strank in list na pomladnih volitvah v Sloveniji. Ljubljana: Jugoslavski center za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj, 1990.

<sup>7</sup> ЗША прытрымліваліся гэтай пазіцыі да канчатковага калапсу Югаславіі. Больш за тое, вясною 1991 г. амерыканскі дзяржаўны сакратар Джэймс Бэйкер за некалькі дзён да авбяшчэння славенскага незалежнасці сказаў у Бялградзе 21 чэрвеня 1991 г. прадстаўніку Славеніі, што ЗША жадаюць захаваць цэласнасць Югаславіі і ні яны, ні якія-небудзь іншыя краіны не прызнаюць незалежнасць Славеніі. Але ЗША жадаюць дапамагаць дэмакратызацыі Югаславіі (з размовы Мілана Кучана (Milan Kučan), презідэнта Славеніі, і Джэймса Бэйкера, дзяржаўнага сакратара ЗША, Бялград, 21 чэрвеня, 1991. Arhiv Predsedstva Republike Slovenije, гл. таксама: Zimmermann Warren. Origins of a Catastrophe. New York: Random House, 1996. P. 71).

інтэрэсаў і фактычна далі дазвол югаслаўскуму прэзідэнту Антэ Маркавічу на «абмежаваную вайсковую інтэрвенцыю» ў Славенію, што прывяло да рэальнае вайны.

Незалежная Славенская дзяржава была вынікам палітычных і сацыяльных зменаў 1980-х. Яе стварэнне адбылося ва ўмовах глобальнага кризісу камунізму і дэзінтэграцыі біпалярнага свету разам з распадам Савецкага Саюза, глыбокім эканамічным і палітычным кризісам у Югаславіі, які спалучаўся з кризісам у дачыненнях паміж рознымі нацыямі. Незалежнасць не магла бы стаць рэальнасцю без гэтых знешніх зменаў, як і ўнутрані працэс дэмакратызацыі мог бы быць зусім іншым. Найбольш важнаю ўласцівасцю новых працэсаў, на якія славенцы самі рабілі ўплыў, была наяўнасць адносна адкрытае палітычнае сцэны, якая забяспечвала цыркуляцыю ідэяў і асабістых сустрэч паміж тымі, хто прыладзе, і тымі, хто ў апазіцыі. Акрамя гэтага, можна назваць моцную грамадзянскую супольнасць, дамінаванне рэфармісцкага руху ў камуністычнай партыі і высокую ступень згоды, што тычыцца найбольш важнае проблемы — нацыянальнага самавызначэння. Працэсы сацыяльной дэмакратызацыі і нацыянальнага вызвалення былі моцна звязаныя паміж сабою. Новыя ўмовы зрабілі магчымым гладкі транзіт з аднапартыйнай сістэмы да шматпартыйнай і паспяховую падрыхтоўку да незалежнасці. Згода паміж сацыялістычным урадам і апазіцыяй была дасягнута праз патрабаванне для Славеніі канфедэрацыйнага статусу — факт, пра які зараз вельмі часта зыбываюць. Нават калі Demos прыйшоў да ўлады, вера ў тое, што канфедэрацыя — максімальная дасягальна статус, захавалася, толькі пасля таго, як югаслаўская Народная армія атакавала Славенію, стаўленне да палітычных падзеяў стала зусім іншым.

Разам з абвяшчэннем незалежнасці адбыліся змены ў славенскай палітычнай сферы, палярызацыя была ўзноўлена, і партыі працягвалі распадацца і аб'ядноўвацца. Гэта працэс працягваецца і дагэтуль.

10-гадовы эканамічны баланс дэманструе, што ў цэлым Славенія перажыла паспяховы транзіт і працягвае рабіць поспехі (зараз, напрыклад, ВНП на душу насельніцтва больш за 10 000 USD, а пакупніцкая здольнасць больш за 14 000 USD; да распаду Югаславіі гэты паказчык быў 3 000 па краіне і 5 000 у Славеніі. Зараз 2/3 былога югаслаўскага рынку перанакіравана на Захад). Але гэта мае сваю высокую цэнзу: сацыяльную няроўнасць, беспрацоўе (12%), што пераўтварае ўсё большую колькасць маладых і адукаваных

людзей у грамадзян другога гатунку. Гэта найбольш важны ўзбочны эффект, які паказвае значны дыспарытэт сацыяльнае структуры. Адной з ключавых уласцівасцяў славенскага грамадства з'яўляецца рост ідэалагічнае неталерантнасці і, дзякуючы невялікім памерам — фарміраванне кліентызму і кланаў. Некалі моцны грамадзянскі рух патануў у розных партыйных структурах і больш не адыгрывае важнае ролі.

Новую палітычную ідэалогію, якая развілася пасля абвяшчэння незалежнасці і якая падзяляецца большасцю палітычных партыяў, можна назваць «бег да Еўропы». Але хуткасць «бегу» вызначаецца Еўрапейскім Саюзам і адбываецца ў адпаведнасці з лацінскай прыказкай «*sestina lente*» — «больш спяшаешся — меншая хуткасць». Сутнасна гэта ідэалогія рэпрэзентуе Еўропу як вечны, нязменны канцэпт, які можна адаптаваць да прыватнага палітычнага інтэрэсу. Гэты канцэпт вызначае тое, якая будзе выкарыстоўвацца лінія аргументацыі пры абмеркаванні, напрыклад, адукацыйнае сістэмы, гэта таксама тычыцца адносінаў паміж царквой і дзяржавой — прыхільнікі выкладання рэлігійных прадметаў у школе спасылацца на «еўрапейскі прыклад», які адпавядае досведу Італіі і Аўстрыі, але супяречыць французскаму.

У гэтым «бегу да Еўропы» славенскія палітыкі, як зайды на працягу гісторыі, цалкам падатлівыя, нават паслужлівыя і гатовыя рабіць вялікія і малыя саступкі як знак добрае волі: закрыццё крамаў беспадатковага гандлю, увядзенне візаў для балканскіх краінаў, падпісанне так званага Гішпанскага кампрамісу<sup>8</sup>. Гэта спалучалася з безучыннай рэакцыяй на неафіцыйныя і напалову афіцыйныя патрабаванні Аўстрыі пра закрыццё атамнае вытворчасці ў Крышко, прызнаннем «старое аўстрыйскае меншасці» і скасаваннем некаторых дэкрэтаў і кодэксаў ANVOJ<sup>9</sup> альбо яго асноўных рэзалюцыяў, на якіх была створана федэратыўная Югаславія.

У выніку новае дзяржаўнае сітуацыі славенцы зноў сутыкнуліся з дылемаю, якая узыходзіць да XIX ст. альбо нават больш ранняга часу. Дылема была некалькі маргіналізавана на працягу югаслаўскага і камуністычнага перыяду гісторыі, калі ўжо падавалася, што яна больш ніколі не будзе актуальнай. Дачыненні з большымі суседнімі нацыямі (Аўстрыя, Германія і Венгрыя), якія можна характарызаваць як траўматычныя ў мінульым, былі адноўлены зноў (ці старыя мадэлі праста прынялі новыя формы).

Для Славеніі характэрна надзвычайная адданасць рэгіональным ідэнтычнасцям, якія ў значнай

ступені перашкаджаюць развіццю нацыі, адначасова адбываеца адраджэнне рэгіянальных цэнтраў па-за межамі сучаснае Рэспублікі Славенія (Граз, Клагенфурт, Трыест і Вена, у больш шырокім кантэксьце), якія павольна, але ўпэўнена становяцца кропкаю прыцягнення для значнае часткі працоўнае сілы з памежных раёнаў і адыгрываюць усё больше значэнне ў сферы адукцыі. Пераходная сутнасць дзяржавы, эканамічна перыферыйнасць, уплыў розных культуры і небяспека лінгвістычнае асіміляцыі з'яўляюцца, здаецца, перманентнай уласцівасцю гістарычнага развіцця славенцаў<sup>10</sup>. Калі казаць у псіхалагічных тэрмінах, то імкненне да самасцвярджэння, вера ў самадастатковасць, забабоны, што тычацца ўсяго адрознага (якія толькі ўзмацніліся пасля атрымання незалежнасці), і стэрэатыпы пра рэгіянальныя ўласцівасці паказалі сябе як устойлівыя элементы псіхалагічнага складу славенцаў.

Дастаткова проста пацвердзіць гэта праз гісторыяграфію, калі ўзгадаць, наколькі цяжка было для ментальнасці рэгіёну Калнёлан (Carniolan) пагадзіцца з «іншымі» людзьмі раёнаў Прэмуре (Prekmurje) і Прымоска (Primorska), якія былі інтэграваны ў Югаславію пасля Першай і Другой сусветных войнаў. Іншы заўважны сіндром, перадвызначаны досведам гістарычнага развіцця і ўзорочаны бракам традыціі дзяржаўнасці, — скаргі на палітычных апанентаў, скіраваныя на замежжа, імкненне шукаць знешняга арбітра для вырашэння ўнутраных канфліктў. Калі раней славенскія палітыкі звярталіся да Вены і Бялграду, то зараз яны паварочваюцца да Бруслі і (у дылеме з НАТА) Вашынгтона<sup>11</sup>.

Гэта паказвае, што працэсы, якія мелі месца ў славенскай дзяржаве на працягу апошніх дзесяцігоддзяў, былі паверхневымі, а устойлівия рысы нацыянальнае ментальнасці захаваліся, па сутнасці, нязменнымі пасля атрымання незалежнасці.

Ацэнкі гістарычных наступстваў распаду Югаславіі для славенскага грамадства, фармаванне і 10-гадовы досвед існавання славенскае дзяржавы, унутраны дэмакратычны працэс з'яўляюцца прамежкавымі, пра што сведчаць шматлікі эпізоды мінулае гісторыі. Больш-менш аб'ектыўныя ацэнкі гэтых падзеяў магчымы толькі пасля таго, калі славенскага грамадства інтэгруеца ў ЕС. Менавіта досвед інтэграцыі і здольнасць славенцаў перанесці страту цалкам саспелае нацыянальнае дзяржаўнасці змогуць выявіць сапраўднае значэнне вышэйадзначаных гістарычных падзеяў.

Без сумневу, славенская дзяржава была значным і неабходным дасягненнем, асабліва калі ўзяць пад увагу абставіны, якія склаліся ў Югаславіі 1990-х. Тым не менш факт застаецца фактам — незалежнасць была дасягнута ў той момант, калі класічная нацыянальная дзяржава, заснаваная на ўзорах XIX ст., — нацыянальная эканоміка, абарона, замежная палітыка, валюта і іншыя атрыбуты, якія маглі ўключыцца нават адпаведную авіякампанію — знаходзіліся ў занядзі. Гэта быў час, калі дзяржава (нацыянальная), прынамсі на Захадзе, перастала вызначаць фактары абароны дэмакратычных правоў з-за таго, што яны сталі універсальнімі.

Для адказу на такія выклікі патрэбныя новыя рашэнні, але ўсведамленне новае сітуацыі ледзьве закранула славенскую сацыяльную навуку. Гіторыя да гэтага часу ў значнай ступені ацэньваецца з пазіцыі нацыянальнае дзяржавы, якая ўзнялася з веры ў тое, што славенская дзяржава павінна быць канчатковую мэтаю генерацыі славенцаў. Нягледзячы на тое, што гісторыяграфія не дае эмпрычнага пацверджання такіх патрабаванняў.

Гісторыкі, якія крытычна ставяцца да такога падыходу, вызначаюцца як «анацыяналь-

<sup>8</sup> У 1993 г. Італія як умову для падпісання пагаднення паміж Славеніяй і Еўрапейскім Саюзам, патрабавала ад Славеніі рэзага кшталту саступак. Ключавым было пытанне маёмаў італьянскіх бежанцаў часоў Другой сусветнае вайны з Істрый і славенскіх узбрэжных раёнаў (праблема вырашаная раней Югаславіяй). Італьянская патрабаванні першапачатковыя былі ўключаны ў так званае пагадненне ў Аквіле, якое было падпісаны Лойзэ Петэрле (Lojze Peterle), дзяржаўным сакратаром Славеніі, і адхілене парламентам. У больш памяркоўнай і больш агульнай версіі (так званы Іспанскі кампраміс, дасягнуты пры ўдзеле Іспаніі) у красавіку 1996 г. парламент прыняў патрабаванні Італіі. Пасля падпісання пагаднення Славенія абавязалася адкрыць свой рынок нерухомасці для грамадзянаў ЕС, які жылі на тэрыторыі Славеніі прынамсі трох гадоў ў мінулым (не істотна, калі). Прэм'ер-міністр Янэз Дрноўшэк (Janez Drnovšek) разам з прэзідэнтам Міланам Кучанам хадайнічалі за ўхваленне Іспанскага кампрамісу, але пазней назвалі яго прыкладам вымагання і навязвання ўмоваў (Кучан зрабіў гэта на-ват у прамове перед Еўрапейскім парламентам).

<sup>9</sup> ANVOJ, Антыфашистыцкае веча народнага вызвалення Югаславіі. Заснавана ў 1942 г. як орган, які аб'ядноўваў усе антыфашистыцкія палітычныя сілы Югаславіі. З лістапада 1943 — вышэйшы заканадаўчы орган краіны. Дзейнічаў да выбараў лістапада 1945 г.

<sup>10</sup> Vodopivec Peter. Glavne poteze in stalnice v slovenskem zgodovinskem razvoju in poskus zgodovinarjevega pogleda v prihodnost. Slovenija po letu 1995, razmišljanja o prihodnosti. Ljubljana: Fakulteta za dru bene vede, 1995. Ст. 30–37.

<sup>11</sup> Найболыш ранні прыклад, але не адзіны, — пошук арбітражу з так званае Венскай камісіяй (камісія Еўрапейскага Саюза) — «Дэмакратыя праз закон», што тычылася выбарчай сістэмы непасрэдна перед выбарамі ў кастрычніку 2000 г. канфлікт быў пачаты прэм'ер-міністрам, які ў гэты час не пагадзіўся з цалкам легітымным рагшэннем парламенту.

ныя»<sup>12</sup>. Такі падыход да гісторыі, вядома, лагічны ў палітычным сэнсе, бо ён дae магчымасць атрымаць незалежніцкі палітычны капітал, дэманструючы «далёкагляднасць» розных палітычных асобаў ці сілаў на розных гістарычных этапах цi ў візіі сучаснае палітычныя сітуацыі.

З пункту гледжання навукоўцаў, такая пазіцыя таксама мае перавагі, бо дазваляе абмежаваць даследаванні пошукамі найбольш ранняга з магчымых «пацверджанняў» якія апраўдаюць стварэнне славенскай дзяржаўніцкай ментальнасці. У такім выпадку няма патрэбы ў цікаласці да больш шырокага гістарычнага кантэксту, розныя крыніцы могуць быць праінтэрпрэтаваны «рэтраспектыўна». Няма патрэбы ў парапнанні з іншымі нацыямі, што дае магчымасць пазбегнуць канфрантацыі з канкрэтнымі даследчыкамі, якія займаюцца сацыяльнымі навукамі сваіх нацыяў. Тым не менш гэта з'яўляецца ігнараваннем проблемы, з якой прыйдзеца сутыкнуща раней цi пазней.

#### **Выкарыстаныя крыніцы:**

1. *Koga voliti? Programi političnih strank in list na pomladnih volitvah v Sloveniji. Ljubljana:*

2. *Jugoslavski center za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj, 1990.*
3. *Nastajanje slovenske dravnosti. Ljubljana: Slovensko politološko društvo, 1992.*
4. *Plut-Pregelj Leopoldina, Gabrič Aleš, Repe Bo o. The Re-pluralisation of Slovenia in 1980s, The Henry M. Jackson School of International Studies, University of Washington, 2000.*
5. *Repe Bo o. Pravne, politične podlage, okoliščine in pomen prvih demokratičnih volitev, Razvoj slovenskega parlamentarizma. Ljubljana: Dr avni zbor Republike Slovenije, 2000.*
6. *Vodopivec Peter. Glavne poteze in stalnice v slovenskem zgodovinskem razvoju in poskus zgodovinarjevega pogleda v prihodnost. Slovenija po letu 1995, razmišlanja o prihodnosti. Ljubljana: Fakulteta za dru bene vede, 1995.*
7. *Zimmermann Warren. Origins of a Catastrophe. New York: Random House, 1996.*

Пераклад з англійскай Андрэя Казакевіча паводле:  
*Bo o Repe. Slovenes and Their National Position in the 20<sup>th</sup> Century // Slovak Foreign Policy Affairs. Vol. IV, No. 1, 2003.*

<sup>12</sup> Тоe, што ў славенскай навуцы існуе крыклівы і ўплывовы анацыянальны рух, было адзначана: Dr. Stane Grada. Zgodovinski časopis, volume 53, No. 4, 1999. Ст. 612.